

кага, выдаў «Спіс кніг, што ўключаюць функцыянаванне і дакументы даўнія метрыкі кароннай і часткова метрыкі літоўскай, і Спіс старажытных актаў у Галоўным архіве Каралеўства Польска-га» (1840).

Lit.: Makowski S. Feliks Bentkowski // Z dziejów polonistyki warszawskiej. Warszawa, 1964.

Наталья Мазоўка.

БЯРЫНДА Памва [? — 13(23).7.1632], дзеяч усходнеслав. культуры, лексіограф, друкар, гравёр, пісьменнік. Звесткі пра нацыянальнасць, месца вучобы і адукцыю не выяўлены. З прадмоў і пасляслóуя, надрукаваных Б. у кнігах, відаць, што ён валодаў бел., стараслав., укр., грэч., лац., яўр. і інш. мовамі. Некаторы час займаўся выдавецкай спраўай у Львове, потым стаў архітэпрафам слав. друкарні пры Кіева-Пячэрскай лаўры. Аўтар сілабічных вершаў. Найб. ранні твор — «Да нараджэння Хрыстова» (1616). У Кіеве выдаў «Анфалагіён» (1619), «Гутаркі Іаана Златавуста на 14 пасланні ап. Паула» (1623) і інш. Самы значны твор, над якім Б. працаў 30 гадоў, — двухмоўны «Лексікон славенароскі і імён тлумачэнне» Памвы Бярынды (1627, 2-е выд. 1653 у Кудзінаве, калі Орши, пад рэд. I. Труцэвіча). Асновай для «Лексікона...» паслужыў «Лексіс» Л. Зізанія — першы бел. друкаваны слоўнік (1596). Як помнік усх.-слав. лексікаграфіі і крыніца для вывучэння стараж. лексікі «Лексікон» перавыдадзены ў Кіеве з выданнем 1627 факсімільным спосабам АН Украіны (1961).

Lit.: Сычевская А.І. Памва Бярында и его Вірши на рождество Христово и др. дни // Четыре в ист. о-ве Нестора летописца 1912. Кн. 23, вып. 1; Коляды Г.І. Памва Бярында и его «Лексикон славеноросский» // Уч. зап. гос. пед. ин-та. Філол. сер. Стапаніада, 1953. Вып. 3; Булахов М.Г. Восточнославянские языковеды: Библиогр. словарь. Т. 1. Мн., 1976; Яскевич А. «У потомных въдачность отнесеть» // Наша слова. 1997. № 4; Я е ж. Паэтычная спадчына Памвы Бярынды і Івана Ужэвіча // Роднае слова. 1999. № 12.

БЯСПАЛАЯ Марыя Аркадзеўна (н. 25.11.1948, в. Выжлавічы Пінскага р-на), бел. гісторык. Д-р гіст. н., праф. (2000). Скончыла БДУ (1971). З 1971 навук. супрацоўнік, метадыст Бел. дзярж. музея гісторыі Вял. Айч. вайны, з 1979 выкладае ў Мінскім ін-це культуры (з 1993 Бел. ун-т культуры), з 2001 прарэктар па навук. работе. Даследуе эканам. і культ. жыццё бел. вёскі ў 20 ст. Аўтар манаграфіі «Беларуская вёска ў першыя гады эпохи (1921—1923 гг.)» (1999), вучэбнага дапаможніка «Культурнае жыццё беларускай вёскі ў 1920-я г.» (2000).

Tot.: Нацыянальная ідэя ў вісковым асяроддзі 1920-х гг. // Весці Нац. АН Беларусі. Сер. гуманіт. навук. 2000. № 1; Эвалюцыя дзяржаўнай культурнай палітыкі // Весн. БДУ культуры. 2002. № 1.



А.П. Вайтovich.

ВАШЧЭВІЧ Аляксандар Мікалаеўч (н. 30.10.1965, в. Рубель Столінскага р-на), бел. гісторык. Канд. гіст. н. (1996).

Скончыў БДУ (1990). З 1992 выкладчык Брэсцкага пед. ін-та (з 1995 Брэсцкі ун-т). Даследуе праблемы нац.-культ. развіція зах.-бел. зямель у 1920—30-я г., пытанні гісторыі культуры Беларусі 20 ст., гіст. краязнаўства. Саўтар кніг «Сыны і пасынкі Беларусі» (1996), «Назаўсёды разам» (1999).

Tot.: Нацыянальная школа у Заходній Беларусі (1921—1939 гг.) // Бел. гіст. часоп. 1994. № 2; Таварыства беларускай школы (1921—1936 гг.) // Там жа. 1997. № 1; Уз'яднанне // Польшча. 2000. № 9; Праблемы нацыянальна-культурнага жыцця заходніх абласцей БССР у 1939—1941 гг. // Białoruskie szeszyty historyczne. 2000. № 13; Аляксандар Цвікевіч (1893—1937) // Там жа. № 14; Захавальнікі спадчыны: Янка Шутовіч // Куфэрак Віленшчыны. 2001. № 1(3).

ВАЖЫНСКІ Парфірый (?—пасля 12.2.1857), адзін з кіраунікоў паўстання 1830—31 на Беларусі. Маршалак шляхты Лідскага пав., валодаў маёнткамі ў Ашмянскім і Віленскім пав. Уздельнічаў у вайне 1812 на баку Напалеона. У студз. 1831 арганізаваў у сваім маёнтку Араны (Віленскі пав.) тайны к-т для падрыхтоўкі паўстання. Узнічальцу ашмянскіх паўстанцікі урадавы к-т, напісаў адоўзы «Да шляхты і земляробаў Літвы», «Да адстаўных салдатаў польскіх і французскіх войск»), «Да літоўцаў — вялікага народу». У апалчэнні кіраваў палком конных стральцоў. Па канфірмацыйнай галоунакамандуючага 1-й армій ад 19.11.1831 сасланы на цяжкія работы ў Сібір з канфіскацыйнай маёмасцю. У 1832 пераведзены на пасяленне пад нагляд паліцыі ў Табольскую губ. У 1857 атрымаў дазвол вярнуцца на месца ранешашага жыхарства з вяртаннем страчаных правоў. 12.2.1857 выехаў у Вільнню, далейшы лёс невядомы.

Lit.: Гарбачова В.В. Паўстаннне 1830—1831 гг. на Беларусі. Мн., 2001; Сміт Ф. История польского восстания и войны 1830—1831 гг. Т. 2. СПб., 1863; Ziencowicz J. Powstanie powiatu oszmiańskiego // Pamiętniki polskie. Przemysł, 1884. T 2; Sliwowska W. Zeslancy polscy w

351 ВАЙТОВІЧ

Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku: słownik biograficzny. Warszawa, 1998.

Вольга Гарбачова.

ВАЗА, Васа (швед. Vasa, польск. Waza), каралеўская дынастыя, якая праўляў ў Швецыі (1523—1654) і Рэчы Паспалітай (1587—1668). Паходзіла са стараж. роду Эрыксанаў. Назва ад выявы снапа (швед. vase) на родавым гербе. Засн. Густавам I (1523—60). Карадзімі Швецыі былі яго сыны Эрык XIV (1560—68), Юхан (Ян) III (1568—92), Карл IX (1604—11, рэгент у 1599—1604), сын апошняга Густава II Адольфа (1611—32), дачка апошняга Крысціана (1632—54). Карадзімі польскім і вял. князіямі ВКЛ былі абраны сыны Юхана III Жыгімонта III (1587—1632, таксама кароль шведскі ў 1592—99), які ўстанавіў шведска-польскую асабістую ѹнію (1592—99), яго сыны Уладзіслаў IV (1632—48, таксама тытулярны цар маскоўскі і ўсіх Русі ў 1610—34, тытулярны кароль шведскі ў 1632—48) і Ян II Казімір (1648—68, таксама тытулярны кароль шведскі ў 1648—60).

Lit.: Wdowiszewski Z. Genealogia domu Wazow w Polsce. Warszawa, 1938; Podhorcecki L. Wazowie w Polsce. Warszawa, 1985.

ВАЙТОВІЧ Аляксандар Паўлавіч (н. 5.1.1938, в. Рачкевічы Капыльскага р-на), дзяржаўны дзеяць Беларусі, бел. фізік. Акад. Нац. АН Беларусі (1996, чл.-кар. 1986), д-р фізіка-матэм. н. (1979), праф. (1985). Скончыў БДУ (1960). З 1960 у Ін-це фізікі АН БССР: малодшы навук. супрацоўнік, гал. інжынер устаноўкі, старшы навук. супрацоўнік, заг. лабараторыі, нам. дырэктар па навук. работе. З 1992 нам. дырэктар па навук. работе, у 1993—97 дырэктар Ін-та малекулярнай і атамнай фізікі Нац. АН Беларусі. У 1997—2000 прэзідэнт Нац. АН Беларусі. Правадзейны член Еўрап. акадэміі навук, мастацтваў і славеснасці (1995). Віцэ-прэзідэнт Еўразійскага фізічнага т-ва. У 2000—03 Старшыня Савета Рэспублікі Нац. сходу Рэспублікі Беларусь. Чл. Вышэйшага Дзярж. Савета Саюзнай дзяржавы, нам. Старшыні Парламенцкага сходу Саюза Беларусі і Расіі. Старшыня Навукова-кансультатыўнага Савета Парламенцкага сходу Саюза Беларусі і Расіі па пытаннях саюзнага грамадскага будаўніцтва і сац. палітыкі. Старшыня (2000—02), член Савета Міжпарламенцкай асамблі Еўразійскага эканам. супольніцтва, член Савета Міжпарламенцкай асамблі дзяржавы—удзельніц Садружніц Незалежных Дзяржав. Кіраунік дэлегацыі Нац. сходу Рэспублікі Беларусь па ажыццяўленні кантактаў з парламенцкай структурай Цэнтральнаеўрап. ініцыятыўы. Навук. працы па лазернай фізіцы і оптыцы. Развіў магнітаоптыку газавых лазераў, распрацаўваў прынцы-